

Спорт-тайм

ПА ДАРОГАХ ВЯЛІКІХ ГУЛЬНЯЎ

У традыцыйным штотыднёвым аглядзе «Звядзды» расказваем пра найбольш цікавыя спартыўныя падзеі выхадных.

1. Яўген Каралёк стаў пераможцам Кубка Мінска па веласпорце. Адзначым, што ў 2017 годзе ён таксама перамагаў у сталіцы, але ў гонцы «Гран-пры Мінска».

Другое месца ў Кубку Мінска заняў Анур Балкан (Турцыя), бронзавым прызёрам стаў Максім Піскуноў з расійскай каманды «Марафон-Тула».

Прыз самага актыўнага гоншчыка атрымаў Сяргей Папок з велагрупы «Мінск», а ў камандным заліку перамагла нацыянальная зборная Беларусі. Усяго ў гонцы прынялі ўдзел 148 атлетаў з 27 камандаў.

Веласіпедны тыдзень у Мінску працягнуўся ў нядзелю турнірам «Гран-пры Мінска», гонка прайшла па такім жа маршруце, як прайдзе заезд шашэйнікаў падчас II Еўрапейскіх гульняў.

Пераможцам стаў прадстаўнік зборнай Эстоніі Норман Вахтра, ён упэўнена правёў другую частку заезду і фінішаваў у адзіноце. Сярэбраным прызёрам стаў яго суайчыннік Марцін Лаас. Трэцяе месца ў Георгіаса Бугласа з кітайскай NCL. Найлепшым з беларусаў стаў Мікалай Шумаў з велагрупы «Мінск».

2. Беларускія атлеты заваявалі чатыры ўзнагароды на першым этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні ў балгарскім Пloedзіве.

Залаты медаль у класе легкавесных лодак (неалімпійскі клас) заваявала Алена Фурман. Таццяна Клімовіч і Крысціна Стараселец выйгралі «серабро» ў класе лодак двойка парная. У фінале беларускі дуэт саступіў кітаецкам Лю Шы Ю і Вань Ю Вэй тры з паловай секунды.

У класе лодак адзіночак сярод мужчын другое месца заняў беларус Піліп Павукоў. У фінале ў жанчын шосты вынік у гэтай дысцыпліне паказала вядомая беларуская вяслярка Кацярына Карстэн, якая адстала ад пераможцы Лізы Шэенорд з Нідэрландаў больш чым на 32 секунды. Бронзавы медаль у двойцы парнай заваявалі беларусы Станіслаў Шчарбачэня і Дзяснік Мігаль.

3. Баксёр Дзмітрый Асанаў (вагавая катэгорыя 60 кг) заваяваў залатую ўзнагароду прэстыжнага турніру — Кубка губернатара Санкт-Пецярбурга.

Беларус у фінальным паядынку баксіраваў супраць ку-



бінскага спартсмена трохазовага чэмпіёна свету Лазара Альварэса Эстрады. Кубак губернатара Санкт-Пецярбурга па боксе праводзіцца з 2009 года і сабраў сёлета прадстаўнікоў 15 краін.

4. Лёгкаатлеты Марына Арзамасова і Аляксандр Васілеўскі занялі пятае месца ў забегу 2x2x400 м на чэмпіянаце свету ў эстафетах, які праходзіць у Іакагаме (Японія).

Дуэт паказаў вынік 3 хв. 51,64 сек. Адзначым, што для неабходны як этап падрыхтоўкі да буйных міжнародных турніраў у летнім сезоне. Першае месца занялі спрынтары з ЗША — 3 хв. 36,92 сек. Другое месца занялі атлеты з Аўстраліі, а замкнулі тройку прызёраў японцы.



Чэмпіянат свету па бегавых эстафетах праводзіцца чацвёрты раз. Найбольш удала беларусы выступілі там у 2017 годзе ў эстафеце 4x800 м, заняўшы другое месца.

5. Беларускія дзюдаісты Аляксандр Вахавяк (вагавая катэгорыя — звыш 100 кг) і Марына Слуцкая (звыш 78 кг) занялі пятыя месцы на прэстыжным турніры серыі «Вялікага шлема» ў Баку (Азербайджан). Удзел у спаборніцтвах прыняло больш за 430 спартсменаў з 57 краін.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



Даты	Падзеі	Людзі
14 МАЯ	<p>1527 год — крымскія войскі аблажылі горад Пінск; іх разбіў вялікі гетман Канстанцін Астрожскі.</p> <p>1795 год — выйшаў указ Сената Расійскай імперыі аб стварэнні Мінскай губерні з цэнтрам у Мінску.</p> <p>1814 год — нарадзіўся (г. Полацк) Каятан Андрэвіч Касовіч, беларускі і расійскі вучоны-ўсходазнавец, адзін з першых санскрытолагаў Расіі, член Рускага геаграфічнага таварыства. У 1836 годзе скончыў Маскоўскі ўніверсітэт. З 1850-га — рэдактар навуковых прац Публічнай бібліятэкі ў Пецярбургу, затым прафесар Харкаўскага, з 1865-га — Пецярбургскага ўніверсітэтаў. Укладальнік першага ў Расіі «Санскрыта-рускага слоўніка». Памёр у 1883 годзе.</p> <p>1907 год — нарадзіўся (вёска Арэшкавічы, сёння ў Пухавіцкім раёне) Іосіф Іосіфавіч Жыновіч, беларускі цымбаліст, дырыжор, кампазітар і педагог. Народны артыст Беларусі і СССР. Першы прафесійны беларускі цымбаліст. Заснавальнік класа цымбалаў і кафедры народных інструментаў у Беларускай кансерватарыі. З 1946 года мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Дзяржаўнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1974 годзе. З 1987 года ў Беларусі праводзіцца Рэспубліканскі конкурс выканаўцаў імя Жыновіча.</p>	<p>1907 год — у Вільні на з'ездзе народных настаўнікаў Беларусі створаны Беларускі саюз настаўнікаў.</p> <p>1940 год — фашысцкая авіяцыя ў ходзе варварскай бамбардзіроўкі цалкам разбурыла г. Ротэрдам (Нідэрланды).</p> <p>1944 год — нарадзіўся Джордж Лукас, амерыканскі кінарэжысёр, прадзюсар, сцэнарыст. Паставіў фільмы «Амерыканскія графіці», «Зорныя войны», «Імперыя наносіць зваротны ўдар» і многія іншыя.</p> <p>1954 год — на канферэнцыі ў Гаазе была прынятая канвенцыя аб абароне культурных каштоўнасцяў у выпадку ўзброенага канфлікту, распрацаваная на аснове так званага пакта Рэрыха (1935) — першага ў гісторыі міжнароднага дагавора, які абвясціў абарону культурных каштоўнасцяў (падпісаны 15 красавіка 1935 года ў Вашынгтоне). Гаагская канвенцыя ўступіла ў сілу 7 жніўня 1954 года.</p> <p>1955 год — у Варшаве ў адказ на далучэнне да блока НАТА Федэратыўнай Рэспублікі Германіі быў падпісаны Дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе паміж еўрапейскімі краінамі сацыялістычнай садружнасці — Албаніяй, Балгарыяй, Венгрыяй, ГДР, Польшчай, Румыніяй, СССР і ЧССР — (Варшаўскі Дагавор). Спыніў сваю дзейнічаць з фактычным развалам сацыялістычнага лагера 1 ліпеня 1991 года. Арганізацыя Варшаўскага дагавора больш як на 35 гадоў замацавала біпалярнасць пасляваеннага свету.</p>

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	5.10	21.03	15.53
Віцебск —	4.53	20.59	16.06
Магілёў —	5.00	20.53	15.53
Гомель —	5.03	20.43	15.40
Гродна —	5.26	21.18	15.52
Брэст —	5.33	21.11	15.38

Месяц

Першая квадра 12 мая.
Месяц у сузор'і Шаліу.

Імяніны

Пр. Ніны, Тамары, Ерамея, Ігната, Яфіма, К. Марыі, Юстыны, Баніфата, Віктара, Мацея, Міхала.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 751 мм рт.сл. +8...+18°C +19...+21°C	МІНСК 745 мм рт.сл. +9...+11°C +18...+20°C	МАГІЛЕЎ 748 мм рт.сл. +11...+13°C +20...+22°C
ГРОДНА 751 мм рт.сл. +8...+8°C +18...+20°C	БРЭСТ 749 мм рт.сл. +8...+11°C +16...+18°C	ГОМЕЛЬ 753 мм рт.сл. +12...+14°C +19...+21°C

Абзначэнні:
 ☀ — невялікая геамагнітная ўзрушэнні
 ☁ — слабая геамагнітная бура
 🌪 — малая геамагнітная бура

...у суседзях

ВАРШАВА +14...+16°C	КІЕЎ +20...+22°C	РЫГА +13...+15°C
ВІЛЬНЮС +17...+18°C	МАСКВА +17...+18°C	С.ПЕЦЯРБУРГ +12...+14°C

УСМІХНЕМСЯ

— Чаму ты не дорыш мне кветкі?!
— Я дару табе ўвесь свет! Ідзі, нюхай кветкі на вуліцы.

Мужчынам да ведама. Калі дзяўчына пытаецца, ці не тоўстая яна, ма-ла проста адказаць «не». Мужчына павінен прадэманстраваць здзіўленне,

што такое пытанне ўвогуле магчыма. А калі трэба, дык і падсочыць ад нечаканасці.

Як жа добра нідзе не працаваць!
Захацелася паспаць — лёг паспаць. Захацелася паесці — лёг паспаць. Захацелася новы камп'ютар — лёг паспаць.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
 РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЬІНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
 Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда»».
 НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
 ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.
 Аутары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звездзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком,носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
 Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.
 Тыраж 20.008. Індэк 63850. Зак. № 1598.
 Нумар падпісаны ў 19.30
 13 мая 2019 года.